

Пра ахвяраў і катаў

Гэтые «ваенны» зборнік для нас не першы, таму відавочна няма патрэбы чарговы раз падрабязна казаць пра тое, наколькі важна пры ацэнцы трагічных падзеяў Другой сусветнай вайны выходзіць за межы афіцыйнага дыскурса і прапаноўваць беларускаму грамадству для асэнсавання ў тым ліку і тыя яе аспекты, якія традыцыйна лічацца не вельмі зручнымі. У дадзеным томе мы, не адыходзячы ад папярэдняй практикі, традыцыйна даем слова не толькі айчынным, але і замежным даследчыкам. Тэксты ж, якія складаюць асноўны аб'ём зборніка, тым ці іншым чынам тычацца ажыццяўлення рознымі ўладамі, якія за 5 гадоў змянялі адну адну на тэрыторыі Беларусі, рэпрэсійных дзеянняў супраць цывільнага насельніцтва, адсюль і яго агульная назва — «Ахвяры і каты».

Назва гэтая, вядома, вельмі ўмоўная, аднак яна мае не толькі наўпроставы, але і ўскосны сэнс. Ужо шмат гадоў у беларускіх інтэлектуальных колах вядуцца (у тым ліку і з выхадам на шырэйшыя пласты грамадства) няспынныя дыскусіі адносна таго, кім лічыць тых беларускіх нацыянальных дзеячаў, якія наважыліся ў ходзе вайны на супрацоўніцтва ў той ці іншай форме з нямецкімі акупантамі: нацыянальнымі героямі, свядомымі саўдзельнікамі ў злачынствах ці праста ахвярамі той геапалітычнай калатнечы, арэнай якой суджана было стаць у тым ліку і нашым землям незалежна ад волі іх жыхароў? Менавіта праблеме стаўлення да так званай «беларускай калабарацыі» на старонках гэтага зборніка адводзіцца куды больш месца ў параўнанні з ранейшымі, у тым ліку і ў фармаце адкрытай дыскусіі на гэту тэму.

Увогуле ж відавочна, што пра ту ю вайну будуць яшчэ вельмі доўга весціся дыскусіі не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах. А гэта значыць, што і гэтые «ваенны» зборнік мае шанец стаць далёка не апошнім.

Аляксандр Пашкевіч